

Спорт-тайм

«ЗАЛАТЫЯ» ПАЛЁТЫ САШЫ ПРАЦЯГВАЮЦА

У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» расказваем пра найбольш актуальныя падзеі выхадных.

1. Аляксандра Раманоўская заваявала залатую ўзнагароду на этапе Кубка свету па фрыстайле ў Маскве. На другую прыступку п'едэстала ўзнялася Лора Піу з Аўстраліі, трэцяй стала Ксю Ментаа з Кітая. У спаборніцтвах сярод мужчын Антон Кушнір не выйшаў у суперфінал, заняўшы восьмае месца, а пераможца Станіслаў Нікіцін з Расіі.



У сіхронных скачках беларускі дуэт Уладзіслаў Ганчароў і Алег Рабцаў у кваліфікацыі стаў першым, а на вырашальнай стадыі ў барацьбе за медалі атлеты занялі другое месца.

У спаборніцтвах сярод жанчын у сіхронных скачках на верхнюю прыступку п'едэстала падняліся беларускі Валянціна Багамолава і Ангеліна Хачян, якія апырэдзілі дуэты з Аўстраліі і Бразіліі. У індывідуальных скачках сярод жанчын беларуска Марыя Махарынская, якая аднавілася пасля траўмы, заняла чацвёртае месца.

Нагадаем, Кубак свету ў 2019 годзе з'яўляецца ліцэнзійным да Алімпійскіх гульняў у Токіа. У Баку выступілі 200 атлетаў з 31 краіны.

3. Аліна Талай атрымала перамогу ў бегу на 60 метраў з бар'ерамі ў адкрытым чэмпіянаце Бельгіі. У першым старце пасля аднаўлення ад траўмы адзін з лідараў зборнай паказала высокі вынік — 7,96 сек. Найбліжэйшай саперніцы, бельгійскай спартсменкі, не змаглі выбегчы з васьмі секундаў. Час Талай — трэці на дадзенай дыстанцыі ў Еўропе, што дазволіла Аліне выканаць нарматыў на кантынентальным форуме ў закрытых памяшканнях, які пройдзе з 1 па 3 сакавіка ў Глазга.

Нагадаем, у верасні 2018 года легкаатлетка перанесла аперацыю на калене.

4. Анастасія Салас выйграла бронзавую ўзнагароду на міжнародным турніры па мастацкай гімнастыцы «Гран-пры Масквы». Трэцяе месца беларуска заняла ў практыкаванні са стужкай. Першай у гэтай дысцыпліне стала расіянка Арына Аверына, а яе сястра Дзіна Аверына заняла другое месца. У іншых відах індывідуальнай праграмы беларуска не трапіла на п'едэстал.

У спаборніцтвах сярод юніёраў у індывідуальным мнагабор'і таксама бронзавы медаль атрымала беларуска Юлія Еўчык.

5. Каманды Беларусі сталі пераможцамі баскетбольнага турніру Palova. Snowball 3x3 у мінскім ГЦ «Сталіца». Адзначым, што ў спаборніцтвах выступілі 8 жаночых і 10 мужчынскіх камандаў з Літвы, Латвіі, Украіны, Расіі і Беларусі. Гаспадароў прадстаўлялі не толькі нацыянальныя зборныя, але і юніёрскія дружыны (U-18).

Удзельнікі турніру ў Мінску зарабілі ачки ў рэйтынг ФІБА і паспрабавалі свае сілы за два месяцы да старту II Еўрапейскіх гульняў, дзе будзе прадстаўлены баскетбол 3x3.

6. Хакеісты «Дынама-Мінск» прайгралі ў заключным дамашнім матчы сезона сапернікам з «Сочы» з лікам 1:3.

Нагадаем, у 11-м рэгулярным чэмпіянаце КХЛ мінскаму «Дынама» засталася згуляць два выязныя матчы: 20 лютага з падмаскоўным «Віцязем», а 22 лютага ў Хельсінкі з «Ёкерытам».

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.



Наступны этап Кубка свету па фрыстайле адбудзецца 23 лютага ў спарткомплексе «Раўбічы».

2. Уладзіслаў Ганчароў перамог на этапе Кубка свету па скачках на батuce ў Баку. Другое месца на п'едэстале заняў прынцыповы сапернік беларуса кітаец Донь Донь, на трэцім месцы Даікі Кішы з Японіі.

СЁННЯ

Сонца


	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	8.21	18.26	10.05
Віцебск —	8.14	18.13	9.59
Магілёў —	8.12	18.16	10.04
Гомель —	8.05	18.16	10.11
Гродна —	8.36	18.42	10.06
Брэст —	8.33	18.46	10.13

Месяц

Поўня ў 18.53.
Месяц у сузор'і Дзевы.


Імяніны

Пр. Марфы, Марыі, Хрысціны, Анатоля, Васіля, Дзмітрыя, Івана, Максіма, Юльяна, К. Міраславы, Арнольда, Міраслава, Пятра.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты Падзеі Людзі

19 ЛЮТАГА
1865 год — нарадзіўся Георгій Мікалаевіч Высоцкі, савецкі глебазнавец, лесавод і геабатанік. Акадэмік УАСГНІЛ. Адзін з заснавальнікаў лясной даследчай справы ў Беларусі. У 1923—1925 гадах выкладаў у Беларускай інстытуце сельскай і лясной гаспадаркі, у 1924—1926-м загадваў Мінскай лясной даследнай станцыяй. У Беларусі праводзіў метэаралагічныя і гідралагічныя даследаванні, пачаў пачатак навуковай тыпалагічнай класіфікацыі лясцоў, даў геабатанічную характарыстыку расліннасці на поўдні краіны. Памёр у 1940 годзе.

1911 год — у Пецярбургу адбылася Першая беларуская вечарына. Наладжана была пад уплывам Першай беларускай вечарыны ў Вільні і шмат у чым тут была паўторана яе праграма. Арганізавалася беларусамі, навуачнай моладдзю. Ставілася камедыя «Па рэвізіі» М. Крапіўніцкага, хор у складзе 65 чалавек пад кіраўніцтвам С. Шымкуса выканаў беларускія народныя песні, былі паказаны танцы, пастаўлены І. Буйніцкім. Вечарына атрымала вялікі рэзананс у друку. У газеце «Наша ніва» быў змешчаны артыкул Я. Купалы з высокай ацэнкай мастацка-эстэтычнай атмасферы на ёй і верш, прысвечаны выступленню Буйніцкага, яго дачкі Ванды і танцораў, якіх Буйніцкі падрыхтаваў з удзельнікаў Пецярбургскага студэнцкага гуртка. Вечарына садзейнічала распаўсюджванню беларускага мастацтва па-за межамі Беларусі і наладжванню культурных сувязяў.

1919 год — створаны Заходні фронт для барацьбы з польскімі войскамі (8 красавіка 1924 года пераўтвораны ў Заходнюю ваенную акругу).

1924 год — нарадзіўся (г. Масква) Антоній (Анатоль Сяргеевіч Мельнікаў), дзеяч і гісторык праваслаўнай царквы ў Беларусі, доктар багаслоўя. З 1956 года архімандрыт Жыровіцкага Успенскага манастыра, рэктар Мінскай духоўнай семінарыі.

З мая 1965-га епіскап, з кастрычніка 1965-га — архіепіскап, з 1975 года — мітрапаліт мінскі і беларускі. У 1978—1986 гадах мітрапаліт ленінградскі і наўгародскі. Вывучаў гісторыю Жыровіцкага манастыра (склаў спіс жыровіцкіх архімандрытаў), гісторыю праваслаўя ў Беларусі ў 1917—1962 гадах. Даследаваў жывапіс, сабраў калекцыю старажытнага беларускага ткацтва. Памёр у 1986 годзе.

1935 год — нарадзіўся (г. Магілёў) Геннадзь Аўсяннікаў, акцёр, народны артыст Беларусі і СССР. Працуе ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Я. Купалы. Яго творчасці ўласцівы свабода самавыяўлення, імправізацыйнай гульні, здольнасць выразна і арганічна перадаваць этнаграфічныя рысы персанажа, сакавіты народны гумар, дакладнасць псіхалагічнага і пластычнага малюнка ролі. Сярод роляў: Пустарэвіч («Паўлінка» Я. Купалы), Ермалаеў («Апошняя спатканне» А. Галіны), Цярэшка Калабок («Трыбунал» А. Макаёнка). Здымаўся ў фільмах «Доўгія вёрсты вайны», «Апошняя лета дзяцінства», «Полымя» і іншых. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі.



1473 год — нарадзіўся Мікалай Капернік, польскі астраном, стваральнік геліяцэнтрычнай сістэмы свету. Памёр у 1543 годзе.

1855 год — уступіў на трон расійскі імператар Аляксандр II, старэйшы сын імператара Мікалая I і імператрыцы Аляксандры Фёдаравны. Яго царстваванне, якое доўжылася больш за 25 гадоў, адзначылася адменай прыгоннага права (1861), а таксама правядзеннем зямскай, судовай і ваеннай рэформаў, пачаткам бурнага будаўніцтва чыгунак.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЬЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.

Выдавец — Рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмная — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>
e-mail: info@zviazda.by
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004, 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 20.008. Індэк 63850. Зак. № 597. Нумар падпісаны ў 19.30 18 лютага 2019 года.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12